

Valkovenäjänkieliset fraasit

20 helppoa valkovenäjänkielistä fraasia

ole hyvä	калі ласка (калі ласка - kalí láska)
kiitos	дзякуй (дзякуй - dziákuj)
anteeksi (virhe)	выбачай (выбачай - vubačáj)
Haluan tämän	Я хачу гэта (Я хачу гэта - Ja chačú hэта)
Haluan lisää	Я хачу больш (Я хачу больш - Ja chačú boľš)
Tiedän	Я ведаю (Я ведаю - Ja viédaju)
Minä en tiedä	Я не ведаю (Я не ведаю - Ja nie viédaju)
Voitko auttaa minua?	Ці можаце Вы мне дапамагчы? (Ці можаце Вы мне дапамагчы? - Ci móžacie Vy mnie dapamahčý?)
En pidä tästä	Мне гэта не падабаецца (Мне гэта не падабаецца - Mnie hэта nie padabájecca)
Pidän sinusta	Ты мне падабаешся (Ты мне падабаешся - Ty mnie padabáješsia)
Minä rakastan sinua	Я цябе кахаю (Я цябе кахаю - Ja ciabié kacháju)
Kaipaasin sinua	Я сумую па табе (Я сумую па табе - Ja sumúju pa tabié)
nähdään myöhemmin	убачымся (убачымся - ubáčymsia)
Tule mukaani	Хадзем са мной (Хадзэм са мной - CHadziém sa mnoj)
käännä oikealle	павярні направа (павярні направа - raviarní napráva)
käännä vasemmalle	павярні налева (павярні налева - raviarní naliéva)
mene suoraan	ідзі прама (ідзі прама - idzí práma)
Mikä sinun nimesi on?	Як цябе завуць? (Як цябе завуць? - Jak ciabié zavúć?)
Minun nimeni on David	Мяне завуць Дэвід (Мяне завуць Дэвід - Mianié zavúć Dévid)
Olen 22-vuotias	Мне дваццаць два гады (Мне дваццаць два гады - Mnie dváccać dva hadý)



www.flashcardo.com/fi/valkovenaejaen-muistikortit/

Muita hyödyllisiä valkovenäjänkielisiä fraaseja

moi	вітаю (vitáju - vitáju)
hei	прывітанне (pryvitánne - pryvitánnie)
hei hei	пакуль (pakúl' - rakuí)
ok	добра (dóbra - dóbra)
kippis	ваша здароўе (váša zdaróuje - váša zdaróuje)
tervetuloa	вітаем (vitáem - vitájem)
olen samaa mieltä	я згодзен (я згóдзен - ja zhódzien)
Missä on vessa?	Дзе туалет? (Дзе туалéт? - DZie tualiét?)
kuinka voit?	Як маешся? (Як маéшся? - Jak máješsia?)
Minulla on koira	У мяне ёсць сабака (У мянэ ёсць сабака - U mianié josc sabáka)
Haluan mennä elokuviin	Я хачу пайсці ў кіно (Я хачу пайсці ў кіно - Ja chačú pajscí ŭ kinó)
Sinun täytyy ehdottomasti tulla	Ты абавязкова павінен прыйсці (Ты абавязкова павінен прыйсці - Ты abaviazková pavínien pryjscí)
Tämä on melko kallis	Гэта даволі дорага (Гэта даволі дóрага - Héta davóli dóraha)
Tämä on tyttöystäväni Anna	Гэта мая дзяўчына Ганна (Гэта мая дзяўчына Гáнна - Héta majá dziaŭčyna Hánna)
Mennään kotiin	Пойдем дадому (Пóйдзем дабóму - Pójdziem dadómu)
Hopea on halvempaa kuin kulta	Срэбра таннейшае за золата (Срэбра таннэйшае за зóлата - Srébra tanniéjšaje za zólata)
Kulta on kalliimpaa kuin hopea	Золата даражэйшае за срэбра (Зóлата даражэйшае за срéбра - Zólata daražéjšaje za srébra)